

Літэратура

1. Бинович, Л. Э. Немецко-русский фразеологический словарь / Л.Э. Бинович. – М.: Аквариум, 1995. – 768с.
2. Немецко-русский фразеологический словарь / Л. Э. Бинович [и др.]; под ред. д-ра Малиге-Клаппенбах, К. Агрикола; изд. 2-е, испр. и доп. – М.: «Русский язык», 1975. – 656 с.
3. Лингвистический статус шутильной лексики английского языка // Научная библиотека диссертаций и авторефератов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.dissercat.com/content/lingvisticheskii-status-shutlivoi-leksiki-angliiskogo-yazyka#ixzz3qVUyTKhQ>. – Дата доступа: 01.11.2015.

Асаблівасці неафіцыйных урбанонімаў Беларусі, што ўтрымліваюць колеравую характарыстыку аб'ектаў

*Кіпрічэнка В. А., студ. VI к. ВДУ,
нав. кір. Семянькова Г. К., канд. філал. навук, дац.*

Большасць прац па ўрбаніміцы ўтрымлівае апісанне афіцыйных адзінак. Неафіцыйныя ж назвы акумулююць народную семантыку, светапогляд, у іх адбіваецца менталітэт і мысленне народа. У сувязі з гэтым праведзенае намі даследаванне з'яўляецца актуальным. Мэта – выяўленне адметнасці неафіцыйных урбанонімаў Беларусі, што ўтрымліваюць колеравую характарыстыку аб'екта.

Матэрыял даследавання – запісы неафіцыйных найменняў гарадскіх аб'ектаў Віцебска і Мінска, сабраныя на працягу 2014–2015 гг. шляхам апытання прадстаўнікоў розных сацыяльных груп, рознага ўзросту. У выніку было сабрана 200 неафіцыйных урбанонімаў, з іх 107 бытуюць на тэрыторыі Мінска, 93 – на тэрыторыі Віцебска. Метады даследавання – апісальны, колькасны, даследчы (апытанне, анкетаванне).

Паводле семантыкі ўсе зафіксаваныя неафіцыйныя ўрбанонімы мы аднеслі да адной з дзесяці груп: найменні, дадзеныя па колеры аб'ектаў, форме, падабенстве да шырокавядомых збудаванняў, месцы знаходжання, асаблівасцях функцыянавання, рэльефу, ландшафту, адантрапанімнага адзінкі і інш.

У групе ўрбанонімаў, дадзеных па колеры аб'ектаў, намі выдзелена дзве падгрупы: 1) найменні, якія з'яўляюцца вынікам пэўных асацыяцый, што ўзніклі на аснове колеру; 2) назвы, дадзеныя па колеры сцен будынкаў; такія ўрбанонімы пазбаўлены асацыяцый.

У першую падгрупу ўключаны наступныя назвы: *Жалткі* – дом № 40 па вуліцы Шырокай і суседнія з ім дамы, сцены якіх пафарбаваны ў жоўты колер (Віцебск); *Зялёнка* – Палац творчасці дзяцей і моладзі па вуліцы Кас-

манаўтаў, дом 2 (Віцебск) з зялёнымі сценамі; *Чарнільніца* – дом № 28 па вуліцы Леніна (Віцебск) названы так з-за сіняга колеру, у які доўгі час быў пафарбаваны яго фасад.

Да другой падгрупы мы аднеслі найменні *Белыя Дамы* – дамы ў раёне вуліц Камуністычнай і Гараўца атрымалі сваю назву праз светлы колер сцен (Віцебск); *Сіні Дом* – дом № 28 па вуліцы Леніна, які доўгі час быў сіняга колеру; цікава, што зараз сцены дома ружовыя, аднак гараджане па-ранейшаму называюць яго сінім (Віцебск).

Такім чынам, неафіцыйныя назвы, дадзеныя па колеры аб'ектаў, нярэдка з'яўляюцца вынікам пэўных асацыяцый: *сіні* – *чарніла* – *Чарнільніца*, *жоўты* – *жаўток* – *Жалткі*. Асобныя найменні проста называюць былы (Сіні Дом) або сучасны (Белыя Дамы) колер сцен будынкаў і пазбаўлены якіх-небудзь пераносных значэнняў. Ва ўсіх зафіксаваных намі прыкладах у аснову назвы пакладзены колер менавіта сцен (а не даху, дзвярэй і інш.) аб'ектаў намінацыі.

Фіксуюцца адзінкавыя прыклады найменняў у форме множнага ліку. Усе назвы другой падгрупы з'яўляюцца спалучэннем «якасны прыметнік» + «назоўнік».

Прымяненне прынцыпаў намінацыі афіцыйнай урбананіміі Беларусі ў дачыненні да неафіцыйнай урбананіміі выяўляе, што ў групе неафіцыйных назваў, дадзеных па колеры аб'ектаў, з чатырох прынцыпаў намінацыі дамінуе толькі адзін – намінацыя аб'екта па ўласцівых яму асаблівасцях і якасцях [1, с. 92]. У прааналізаванай групе не выяўлены прынцып назвы аб'екта па сувязі з чалавекам, назвы аб'екта па адносінах да іншых значных аб'ектаў (у іншых семантычных групах гэтыя прынцыпы прадстаўлены даволі шырока), па сувязі аб'екта з абстрактным паняццем (у іншых групах дамінуе).

Літаратура

1. Белорусская ономастика. Топонимия : учеб. пособие для студентов учреждений высшего образования по филологическим специальностям / А. М. Мезенко [и др.]; под общ. ред. А. М. Мезенко. – Минск : Элайда, 2012. – 260 с.

The problems of the Minsk hotel industry

*Конончик А. С., студ. II к. БГУ,
науч. рук. ст. преп. Костерова Н. А.*

Today there are over 44 hotels with 5785 rooms in Minsk and 15 facilities are being built now in and they will provide about 4300. That's why it's really important to analyze the situation in the Minsk hotel industry. And it's also necessary to make a forecast about its development in the near future.